

Дотехническое существование человека в его экологической нише на Земле определялось разнообразием культур, которые позволяли жить гармонично в природе той земли, которую населял каждый народ. Что мы помним и знаем о древней культуре наших предков? В этом диалоге — Кривия, Гиперборея, иранский “парадиз”, начало мира и космология древних белорусов-кривичей.

Сакральная географія Беларусі

Размова Вячаслава Ракіцкага й Тодара Кашкурэвіча
ў перадачы “Неабжытая Спадчына” на хвалях Радыё Свабода.
Эфір 4 траўня 2000 г.

Вячаслаў Ракіцкі

Заблытанасць нашае гісторыі ў адназначнасць, а часам і двух-сэнсоунасць, у інтэрпрэтацыі гістарычных тэндэнцыяў шмат у чым тлумачыцца пытаньнем назову краіны. Іх, назоваў, на шматвяковым шляху этнасу было некалькі. І, бадай, кожны зь іх мае падставы лічыць штучным, звязаным з пэўнай ідэалёгіяй часу.

Назоў “Русія” паўстаў у сувязі з распаўсюджваньнем на нашых тэрыторыях праваслаўнае ці “рускас” веры. Сярэднявечная “Літва” звязаная з магутнай і разывітой дзяржаваю — Вялікім Княствам Літоўскім, дзе дамінаваў наш этнас. Назоў “Беларусь” паўстаў як ідэалягічнае

апраўданье прышчаплення нашых земляў да Расейскай Імперыі.

Але гісторыя краіны пачалася ані зь “Беларусі”, ані зь “Літвы”, і нават, ані з “Русіі”. І ў пошуку ідэнтычнасці мы мусім зразумець нашу краіну ў дахрысыцянскі час — культуру, побыт, уяўленын тэрыторыі, якую прынята называць “Кривія”. Дзе яна, нашая прарадзіма, знаходзілася? Якія ўяўленні мелі нашыя продкі? Ці ўтваралі свой кантэкст? Пытаныні, на якія мусім знайсьці адказ. І ня дзеля таго, каб вярнуць краіне адзін зъяе гістарычных назоваў — Кривія, — пра эта ня йдзе гаворка. Гаворка пра ідэнтычнасць. І

пачынаем з сакральнае геаграфіі.
Нашым госьцем — Тодар Кашку-
рэвіч, мастак, этнограф, які заан-
гажаваны ў крыўскую ідэалёгію...
Сакральнае — съяшчэннае,
святое, звязанае з рэлігій-
ным рытуалам... То-
дар, як можна рас-
шыфраваць
увогуле слова

*Крыўія ў сэн-
се сакраль-
насьці?*

Тодар Кашкурэвіч:

Адзінае вытлумачэнне сэ-
мантыкі гэтага слова магчы-
мае толькі праз балтыйскія
мовы: праз летувіскую, латыс-
кую ды прускую. У якіх: *крывес*,
крыви, *крывеита* — гэта словы
для пазначэння жраца або вяр-
хойнага жраца. Адпаведна *кры-
вуля* амаль што тоесна гучыць,
як і ў Беларусі. *Крывуля* — як
атрыбут улады жрацу.

Вячаслаў Ракіцкі:

Тодар, а ці пацвярджаецца сак-
ральнасьць *Крыўі* як сваесабл-
івай зямлі ці краіны ў міталёгії,

ці ва ўяўленьнях іншых стара-
жытных народаў?

Тодар Кашкурэвіч:

Старажытныя грэкі вельмі дак-
ладна разъмяшчалі краіну
Гіпэрбарэю на поўначы. Гера-
дот апісвае месца, дзе знаходзі-
лася гэтая краіна Гіпэрбарэя.
Паводле яго, трэба падняцца на
поўнач па Дняпры... Але ж апи-
саная ім месца акурат па шыра-
це адпавядзе Беларусі!
Грэкі захавалі й шмат інфарма-
цыі ў сваіх мітах, звязаных з
пагібеллю Гіпэрбарэі. Апалён
быў родам з Гіпэрбарэі ды кож-
ныя 18 гадоў лётаў на сваю Рад-
зіму, дзе хаваў свае стрэлы. И
Беларусь захавала да нашых
дзён абраад “Пахавання Стра-
лы”.

Старажытныя іранцы разъмяш-
чалі сакральную краіну, Цэнтар
Свету на скрайній поўначы.
Тое самае — у старажытных
індусаў...

Вячаслаў Ракіцкі:

Тодар, якія аб'екты, знакі, што
маюць сакральны сэнс, паказва-
юць на месца знаходжанья
Крыўі?

Тодар Кашкурэвіч:

Крыўія ня толькі знаходзіцца на
вытоках буйнейшых рэкаў, а, уво-
гуле, па лініі водападзелу: Бал-
тыйскага й Чарнаморскага. Па

гэтай лініі, ўласна на тэрыторыі сучаснае Беларусі, знаходзіцца шэраг аб'ектаў, якія маюць вельмі высокі сакральны статус. Прыкладам, вытокі Вяльлі, ракі, якая цячэ ў паўночна-захаднім напрамку, і Бярэзіны, якая адпаведна цячэ ў супрацьлеглым кірунку. Карані ў назо-вах гэтых рэкаў, адпаведна *вэл-і бэр* звязаныя тымі стара-жытнімі індаэўрапейскімі ка-ранямі, якія мадэлююць касма-лягічную ситуацыю.

Усё, што звязанае з Захадам, зві-нізам, з долам, са съветам зъмерлых, мадэлюе корань *вэл-*, адпаведна — і рака *Вяльля*. Да-рэчы, Бог *Вялес* звязаны з *тым* съветам. Што тычыцца ка-раня *бэр-* — гэта эўрапейскае азначэнне звязаныня, вышыні, усходу й гд. Такім чынам, міт закладзены ўжо у назовы, а зна-чиць, належыць да рэальнай зямлі, геаграфіі.

Акрамя гэтага, паміж вытокамі рэкаў знаходзіцца *Стод-камень*, назоў якога таксама невыпадко-вы. Ён звязаны з азначэннем камяння альбо стода — зь летуві-скæ мовы. Усе гэтыя назовы рэ-каў, камянёў пераплецены ў мітах.

Другое месца — гэта комплекс азёраў зь Яновымі возерамі у цэн-тры. Тая ж самая ситуацыя ў назо-вах аб'ектаў, якую мы бачылі на прыкладзе зь Вяльлёй і Бярэз-інай, паўтараеца ў тут. Гэтыя

азёры паміж сабою злучаюцца рэчкаю зь вельмі знакавай на-зываю — *Дзева*. Безумоўна, тут можна пабачыць адгалоскі інда-эўрапейскага боства Чыстага Неба.

Вячаслаў Ракіцкі:

А вось сяньня, ці захоўваюцца ў Беларусі міты, што расчынілі б нам сакральнасць крыўскае ге-аграфіі? Калі так, дык у якіх мясьцінах?

Тодар Кашкурэвіч:

Адное з такіх месцаў — раён Лукомскага возера. Да сёнь-няшніх дзён у гэтых мясьцінах, сярод мясцовых людзей, захо-ўваецца гэтак званы “асноўны індаэўрапейскі міт”, які распа-вядзе пра змаганье бога Гра-моўніка і ягонага супраціўніка Цмока, зъмея...

Людзі распавядаюць, як гэта ад-бывалася. Пры tym кладуць на рэ-альную тэрыторыю міталягічную падзею. Міт адбываецца ні ўней-кай далёкай краіне, а менавіта тут, на гэтым месцы, дзе жыве апавя-дальнік. Больш таго, паказваюць месца, дзе жыву гэты Цмок, дзе быў пахаваны, калі яго забіў Гра-моўнік.

Сюжэт-міт апрануты ў рэаліі цяпе-рашняга часу. На пытаньне этног-рафаў: “Ну, а куды ж дзяяваў гэты цмок крылы, калі хадзіў у якасці краўца, звычайнага чалавека?”,

мясцовая бабулі распавядаюць: “ну, як… ці ж вы няграматныя? Складаў гэтак на сьпіне, апранаў пінжак і хадзіў сабе”. Або могуць паказаць вёску й хату канкрэтнага чалавека, дзе захоўваецца фотаздымак дзяўчыны, у якой Цмок выпаліў на штаце сваю пяцярню.

Вячаслаў Ракіцкі:


Тодар, ці можна адшукаць сувязь паміж месцазнаходжаннем Крывіі, яе геаграфіяй й культурным кантэкстам?

Тодар Кашкурэвіч:

Крывія, безумоўна — гэта зона лесу. І адпаведна толькі з лесам звязаны ўсе пазытыўныя ўяўленыні. Наадварот стэп, пустельня — варожая, непрытульная прастора.

Вельмі верагодна можна ўбачыць паходжанье бінарнае пазыцыі. Уяўленыні, якія грунтуюцца на бінарнасці, якая ўтварылася ў ляндшафтце стэпаў, дзе йснуетолькі дзів'е аграмадныя сутнасці: аграмаднае неба й аграмадная зямля, а больш нічога, розніцца ад нашых.

Лес уяўляеца зусім іншым. У лесе няма неба як купалу. У лесе неба мы бачым толькі такім, якое яно праглядаеца праз галінкі дрэваў. І гэта вельмі ѹстотны чыннік, які, дарэчы, можна прасаць у беларускіх арнамэнтах,



Фрагмент вышыўкі з матывам Ярылы. Віцебская вобл.

якія ўтвараюцца двумя колерамі, і дзе няма фону, дзе кшталтформа аднаго знаку вызначае іншы.

Вячаслаў Ракіцкі:

Такім чынам, Вы спрабуеце давесьці, што нашая геаграфія зрабіла ўяўленыні нашых людзей перадусім касмалягічнымі?

Тодар Кашкурэвіч:

Пра касмалягічную ўяўленыні можна гутарыць, маючи на ўвазе этнічную культуру. Не культуру гораду або мястэчка. Безумоўна, беларускі этнаграфічны матэрыйял вельмі багаты й вельмі аўтарытэтны.

Падчас аднае гутаркі з вучнем школы Глобы, мы закраналі гэтаспытаньне, і ён, цікавячыся спявянскімі старажытнасцямі, находзіў у беларускіх матэрыйялах шмат супольнага з усясьветнымі. Але, тым ня менш, ён запытаўся:

“А дзе ж вашыя “рыгвэды”? У індусаў ёсьць Рыгвэда, у іранцаў — Авеста...”


Мой адказ стаўся нечаканым нават для мяне самога: беларуская Рыгвэда — гэта ўсе 40 тамоў беларускае народнае творчасці, тэкстай, які трэба ўмесьці чытаць, бо сакральная краіна ў беларускіх уяўленнях не знаходзіцца недзе далёка, як у расейцаў, у германцаў, у грэкаў. Тым заўсёды да сакральнае краіны некуды трэба йсці. У нас “парадайз” — літаральна, “іранскі парадайз” — мадэлюеца не-пасрэдна на нашай тэрыторый: пад час валачобнага абраду ў рытуальных дзеяньняў, у тэкстах, якія съпяваюцца пад час гэтага абраду. “Парарадайз” у нас рэалізуецца ў кожным двары.

Вячаслаў Ракіцкі:

Як утварыўся крыўскі народ на пэўнай тэрыторіі, ён адкуль ўсё ж такі прыйшоў?

Тодар Кашкурэвіч:

Усе тэорыі, які съцвярджаюць масавы прыход славянаў на нашу тэрыторыю, “на жаль”, не вытрымоўваюць крытыкі. Найперш важнымі ўяўляюцца съведчаныні антраполіягаў, якія съцвярджаюць нязменнасць антрапалагічнага



тыпу тутэйшых насленікаў ад каменнага веку.

Самае істотнае заключаеца ва ўяўленнях, у мітах, паданнях. У нас ёсьць міты, якія апавяданы пра паходжаныне нашага народу, якое пачыналася ад касмагенезу. Вось клясычны індаўрапейскі пракаветны час, калі нідзе нічога не было, апрача бязмернага ажыяну, з якога вытыркаўся камень. Пасля чаго ў гэты камень уперыў Пярун, выкрышыў трывіскркі: белую, чырвоную, жоўтую. Усё скаламуцілася, а калі адстаялася, дык вызначылася, дзе зямля, а дзе вада. Там жа зьявіўся й першы чалавек — Бой або Бай, які меў двух сабакаў: Стаяўно ды Гаўрюно (дарэчы, старарускія Дзяды звязаныя з памяццю пра гэтых пэрсанажаў). І той нарадзіў трох сыноў. А пасля сьмерці

разъмяркоўваў спадчыну, якая выйшла толькі

двум сынам, а трэцяму дасталіся гэтыя сабакі.

Што рабіць? Як вызна-

чысь зямлю, якая яму

належыла? Ён пусціў

гэтых сабакаў за галу-

бамі, і яны прырэлі

дзьве ракі: Дзвіну й Дняпро.

Паміж гэтымі рэкамі й рассяялі-

іся людзі малодшага сына, Бела-

поля.

Па-першае, на двух сабакаў зна-

ходзім аналёгію ў лацінскай

міталёгіі — гэта сабака Кербэр, ахоўнік апраметна. А ў індусаў аналягічны сэнс мелі сабакі бога съмерці Ямы. Псы — у авэстыйс-

балцкім назовамі.
Mіт, калі вывучаеш сівую даўніну, ёсьць праўдаю. Зь яго, прынамсі, выплучаецца ісьціна. Тое, што я



Малюнак на касцяцінай пластины-накладке з Ваўкаўыску

кага Імы. Тут мы маєм справу з вельмі стальным элемэнтам індаэўрапейскае міталёгіі.

Сам абрад вызначэння тэрыторыі, якую мусілі абабегчы сакральныя жывёліны, таксама вельмі аўтарытэтны. Знаў жа мы заходзім яго ў індусаў, але яны выпушчалі дзеля гэтага белага каня. Тэрыторыя, якую ён абыходзіў, лічылася царскаю.

Вячаслаў Ракіцкі:

У якой ступені навука можа давяраць гэтаму міту?

Тодар Кашкурэвіч:

Прышлы этнас пакінӯ бы съяды ў назовах рэкаў, ён бы прынес іншы антрапаліятічны тып, але вось гэтага навукоўцы й не знаходзяць. Справа ў тым, што ўся беларуская гіранімія — назовы водных аўтагаў — балцкага паходжанья, славянскіх вельмі мала. І дагэтуль мы карыстаємся

апавёй пра паходжанье беларусаў, ёсьць найбольшаю ісьцінай, бо гэта элемэнт нашае сакральнае традыціі.

Вячаслаў Ракіцкі:

Натуральна, усё, што мы зараз гаварылі, адносіцца да пытання ідэнтычнасці, якую мы ўсе шукаем і якую заходзім звялікай цяжкасцю. Як ты, Тодар, суадносіш сэнс сучаснае й даўніе цывілізацыяў?

Тодар Кашкурэвіч:

Натуральна, шмат у каго паўстаете пытаньне: а што нам да гэтага дзедаўства, мы ж людзі сучасныя, сядзім тут ля кампьютараў, мікрофонаў, зусім іншы сьвет, лёгіка? Безумоўна, тут пытаньне выбару. Увогуле трэба задацца пытаньнем: ці можа быць годнаю пазыцыя стаяння ўбаку й прызнаваньня чужых правілаў гульні?! Калі прыйшоў

вораг, дык, натуральна ж, нягодна пераходзіць на бок ворагу.

Зайсёды было ганебным прымачы чужую веру або зъневажаць традыцыі дзядоў. Адмаўленыне такое пазыцыі — ёсьць універсалны каштоўнасцю.

Сучасная сітуацыя бачыцца мне як вайна дэмакратычнае цывілізацыі з цывілізацыямі прыроднымі, дзедаўскімі. І, безумоўна, кожны мусіць тут зрабіць выбар для сябе й для народу: ці ты абіраеш съветагляд касмалягічны, ці ты абіраеш съветагляд спажывецкі.

Вячаслаў Ракіцкі:

Ці могуць ужыцца гэтыя два пагляды, скажам так, “тэхннакратычны” й “касмалягічны”?

Тодар Кашкурэвіч:

Відаць,maglі б. Але тэхніка не дае магчымасці захавацца касмалягічнаму тыпу мысльення. І тады яна навязвае свой тып мысльення, свой съветагляд. Тэхніцы не выгодная разнастайнасць съвету, для яе выгодная ўніверсалнасць.

Вячаслаў Ракіцкі:

І што — у нас няма шанцаў дастукаца да нашае ідэнтычнасці?

Тодар Кашкурэвіч:

Шанец ёсьць у кожнага. Кожны перад самім сабой, перад сваімі продкамі мусіць задаць такое пытанье й адказаць на яго. Тут і права выбару, і адказнасць перад выбарами.

*Крыніца: Радыё Свабода, “Неабжытая Спадчына”
<http://www.svaboda.org/prahram/spad.html>*

Milieukontakt Oost-Europa на 2 гады прыйшла ў Беларусь

У чэрвені 2000 Milieukontakt Oost-Europa распачала ў Беларусі першы праект, які фундуецца на 2 гады ў адпаведнасці з праграмаю “Matra” (Сацыяльнае Ператварэнне Цэнтральнае ды Ўсходнє Эўропы) Міністэрства замежных спраў ў Нідэрляндаў. Прадстаўнікамі праграмы ў нас зьяўляецца “Burencos” (Уладзімер Калтуноў, т. 2347157, Менск, вул.Харужай,16. burencos@user.unibel.by), у галяндцаў — Suzanne Bakker (s.bakker@milieukontakt.nl).

Мэтны задачы

Падтрымка беларускіх інвайранментальных НА ў Менску, Берасці, Горадні, Гомлі, Магілёве й Віцебску ў развіцці ў дзеяньнях. Частка праграмы будзе адмыслова прысьвечаная стасункам паміж няўрадавымі арганізацыямі ды мясцовымі ўладамі й будзе намагацца палепшыць іх.

Праграма складаецца зь пяці галоўных частак:

INPEG заклікае да дзеяньня

Далучайцеся да кампаніі супраць саміту МВФ/СБ ў Празе

25-28 верасня 2000 г.

Чакаецца, што прыкладна

20.000 прадстаўнікоў

съветнага капіталу

(банкіраў, эканамісташ,

фінансысташ) прыедуць у

Прагу на 55-ю штогадовую су-

стрэчу на вышнім роўні Рады ды-

рэктароў **Міжнароднага Валют-**

нага Фонду (МВФ) і групы

Съветнага Банку (СБ).

Свабодная кааліцыя розных чэскіх

экалягічных і аўтаномна-анафріч-

ных аб'яднаній, групай у справе

правоў чалавека, арганізацый і

асобаў (INPEG) распрацавала сэ-

рюю кампаніяй, кульмінацыяй якіх



стануцца 10 дзён акцы-

яў, якія пачынаюцца з

20 верасня. Мірныя

дэмантрацыі, інфарма-

цыйныя кампаніі і Фест

Мастацтва й Супрацьстаянь-

ня разам з процы-Самітам стануцца

асноўнымі падзеямі супрацьстаянь-

ня ў гэты час.

Асноўная мэта — выкрыць сувязі

паміж МВФ/СБ, АМГ і **трансна-**

цыянальнымі карпарацыямі.

Падтрымка можа быць выказана на

адрэсу antimmr@hotmail.com.

Больш інфармацый можно знайсці

на сайце <www.ecn.cz/inpeg>.

Падрабязнасці чытайте ў наступным нумары Зк...

I. Заўважнасць НА ў Беларусі

й за мяжою праз:

1. Даведнік НА ў Беларусі

(публікацыя ды інтэрнэт-версія).

2. Публічныя кампаніі, скіраваныя на павелічэнне грамадзкае ролі НА.

II. Структурную пабудову НА

плянуеца ўмацаваць праз

навучаныне трэнераў.

Падрыхтаваныя трэнэры мусяць правесці блізу 15 курсаў.

III. “Зялёныя тэлефоны”

ў шасці рэгіёнах краіны (паводле галяндзкае мадэлі)

IV. Супрацоўніцтва паміж

мясцовымі ўладамі ды НА

праз выданыне булетнік

падтрымку пяці праектаў НА, у

якіх ёсьць гэтае супрацоўніцтва на

ўсіх роўнях улады, а таксама

правядзеныне двух сымпозіюмаў

для чыноўнікаў ды НА з рэгіёнаў

краіны.

V. Развівіць сеткі НА праз

1. Бюлетэнь-штоквартальнік;

2. 6 тэматычных аглядадў;

3. Стaluю інфармацыйную плынь;

4. 2 сустэрчы нацыянальнага роўню;

5. Малы фонд на аплату праезду

ў краіне й за мяжу.